

Чырвоная зьмена

№ 255 1222) | НЯДЗЕЛЯ, 2-га лістапада 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяца 90
6 месяца 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефон: рэдактара—7-25,
скарытарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:

Момашовская 25, тэлеф. № 902.
ГОД ВЫДАВАННЯ X.

Усім камітэтам, ячэйкам ЛКСМБ, рабачомам грузчы- каў, мясцомам возчыкаў

Дагаварыцеся з начальнікамі станцый, загадчыкамі тава-
ра-станцыйных работ аб стварэнні масавых суботнікаў на
пагрузцы і выгрузцы станцый 7-га 8-га лістапада ў выпад-
ку затору.

ЦК ЛКСМБ і ЦП саюзу транспартнікаў прапануюць пра-
весці растлумачальную працу аб неабходнасці працаваць
у гэтыя дні. Паміж камітэтам, ячэйкамі ЛКСМБ, рабачо-
мамі грузчыкаў і мясцомамі возчыкаў навінна быць поўная
ўважліва ў рабоце.

ЦК ЛКСМБ—САМУШІН
ЦП саюзу Транспартнікаў БЕЛАЗУСНІ

3 балышавіцкім адзінадушшам

Менскі партактыў поўнасьцю ўхваліў пастановы пленуму ЦК КП(б)Б

Рэзолюцыя Менскага партыйнага актыву па дакладу т. ГЕЯ аб выніках другога пленуму ЦК КП(б)Б 13-га склікання

1. Заслухавшы даклад т. ГЕЯ аб выні-
ках 13-га пасяранага пленуму ЦК
КП(б)Б, актыў Менскай партыйнай
арганізацыі і поўнасьцю далучыўся да
пастановаў 13-га пасяранага пле-
нуму ЦК КП(б)Б.

2. Рабочая кляса БССР, разам з ра-
бочымі клясамі і працоўнымі масамі
Савецкага Саюзу, пад кіраўніцтвам
камуністычнай партыі дэбляса
дасягнула дасягненняў у галіне са-
цыялістычнага будаўніцтва, у галіне ба-
льшавіцкага выхавання і павышэння
культуры за чатыры гады. На аснове
рабоча-сялянскай тэмпы індустрыялізацыі
і пераходнага вытворчых форм вым-
агараду з вёскай, партыя партыі за-
дзействала разгортаванне сацыялі-
стычнай рэканструкцыі сельскай гаспа-
даркі і прыступіла да ліквідацыі
апазіцыі, як клясы, на падставе су-
спольнага сацыялістычнага будаўніцтва.
У гэтым рабочае клясы і асноўны мас
нацыянальна-культурнага сацыялі-
стычнага будаўніцтва, зьяўляюцца
правільнага ажыццяўлення
партыйнай лініі партыі, якая пра-
вадзіць пад кіраўніцтвам левіскага
КП(б) і яго правядзена тав.

3. Мы дэбляса глыбкіх поспехаў, на-
стаўляючы на труднасці, якія зьяўля-
юцца на базе валадарства сацыялі-
стычнага росту нашай краіны і якія
зьяўляюцца шматлікім супрацьле-
жэнствам культава, індустрыялізацыі
і пераходнага будаўніцтва буржуазнай
апазіцыі. Мы дэбляса гэтых по-
спехаў, якія гледзячы на спробы жор-
сткага эканамічнага крызіса,
апазіцыі ў разне краіў і мо-
дэна крызіс буржуазнага ладу са-
цыялістычнага будаўніцтва, шляхам
арганізацыі эканамі-
чнага блэкада, падрыхтоўкі інтэрнэ-
цыі.

4. Актыў констатуе, што вынікі
другога году індустрыялізацыі сведчаць
аб выдатных поспехах у справе індустрыялізацыі
БССР, у сацыялі-
стычнай рэканструкцыі сельскай гаспа-
даркі. Тэмпы гаспадарчага і культурна-
га будаўніцтва амаль на ўсё галі-
на перавысілі адпаведна маркван-
цы пастановаў ЦК КП(б)Б. Фактам
партыйнага гаспадарча-прамысловага
будування зьяўляюцца ліквідацыя
апазіцыі, як на ўсім БССР, так і ў
Менску.

5. Адначасова актыў адзначае, што по-
спехамі з гэтымі выдатнымі дасягнен-
нямі, на пасобных вучастках мела
месца невялікіх галоўнага пляну,
апазіцыя ў галіне якасных паказаль-
нікаў.

Актыў падкрэслівае, што прамфін-
анс улічэння кварталу можа быць

выкананы толькі пры тэй умове, калі
будуць мобілізаваны ўсе творчыя сілы
рабочае клясы, і калі кожная парты-
ячэйка, кожны камуніст будзе ў ра-
дох перадавых барацьбоў за аргані-
зацыю большавіцкіх тэмпаў работы.

Адначасова актыў зьяўрае ўвагу
на неабходнасць поўнага і паспя-
ховага заканчэння кампаніі па сплаву.
У галіне сельскай гаспадаркі перад
партыйнай арганізацыяй стаяць дася-
жыць на выкананню павышэння
на збожжа, бульба і льназагатоўках
сцябе, забівае. Ажыццяўленне
павышэння с-г. кампаніі можа быць
дасягнута толькі пры дасейшым уза-
менным рашучага наступлення на ку-
льтава, толькі пры ўмове самай
рашучай барацьбы з правам опору-
нізмам, як галоўнай небяспечкай, «ле-
вым» загібам і прымірэнствам да іх.
Актыў азначае ўвагу Менскай парт-
аганізацыі на неабходнасць таго,
каб с-г. кампанія была шчыльна ўва-
жана і падпарадкавана задачам далей-
шага прымяну ў клясы і ўзмацнен-
ня існуючых контасцяў.

4. Актыў констатуе, што гэтыя буй-
лейшыя поспехі партыі ў галіне са-
цыялістычнага будаўніцтва дасягнуты
у выніках барацьбы з правам опору-
нізмам, які зьяўляецца кулацкай
апазіцыяй унутры партыі, а таксама
барацьбы з улічэннем ад гезер-
альнай лініі партыі і прымірэн-
ствам да ўхілаў. Партыя правам опору-
нізмам, выкрывае партыйны перад
шматлікім партыйным і рабочым мас-
самі, зьяўляюцца на сутнасці позы-
цыі рэстаўрацыі адпаведна, што з
аслабленнем накіраванасцю паўважліва-
ста супраць індустрыялізацыі і са-
цыялістычнага будаўніцтва з па-
глядзімі контрэвалюцыйнай Грома-
Капараньскай групу.

Будучы разбітымі і выкрытымі парт-
ыйнай, як кулацкай апазіцыя—права
аганізацыі, чакуючы больш спрыя-
льнага моманту для адкрытай барацьбы
з партыйнай, перайшлі да скрытай, фрак-
цыйнай барацьбы супроць партыі,
прызнаючы формальна яе лінію, а на
справе выдучы супроць яе барацьбу.
Дурушніцкія навадзіны правам опору-
нізмам, аб'яднанне іх для барацьбы
з партыйнай, мэтаю чаго аб'ектыўна
зьяўляецца зрыў сацыялістычнага на-
ступлення на капіталістычныя эле-
менты, узмацненне фракцыйнай ба-
рацьбы супроць партыі, патрабуюць
лічце большай якасцвай пільнасці з
боку кожнага члена партыі, бязумоў-
нага ўжывання пастановаў 16 зьезду
КП(б) і XIII зьезду КП(б)Б аб неса-
мысленнасці пазлажэння правам
паглядаў са знаходжаннем у партыі.

Актыў разглядае тактыку «маўчаль-
на» буйных мідраў правам опору-
нізмам (Бухарына, Рыкава, Томскага) з пова-

ду дурушніцкай палітыкі і новых
апазіцыяных вылазак правам опору-
нізмам (Ручін, Сялякоў, Нусінаў,
Каўраўскі), як саадарызаную з ім, і
констатуе, што гэты «маўчальны» вы-
лазек нічым іншым, як сваясаблівай
формай скрытай барацьбы з лініяй
партыі. Ухваліўшы выключэнне з
партыі дурушніцкай, фракцыйна-
рабачай, зрабачай рабочае клясы — Ручін,
Нусінаў, Каўраўскага і Сялякова,
актыў патрабуе ад буйных прамфін-
анс правам ўхілаў (Бухарына, Рыкава
і інш.) актыўнай барацьбы за лінію
партыі, супроць фракцыйнай, дуруш-
ніцкай палітыкі опору-нізмам.

Актыў заклікае ўсю партыйную ор-
ганізацыю пад кіраўніцтвам ЦК Усе-
КП(б) і ЦК КП(б)Б ўзмацніць барацьбу
з правам улічым, як галоўнай не-
бяспечкай на даным этапе, а таксама
ўзмацніць барацьбу з «левым» опору-
нізмам, з якім правыя заключуюць
блек для фракцыйнай барацьбы. По-
бач з гэтым неабходна рашуча весці
барацьбу з прымірэнствам да ўхілаў
ад левіскай лініі партыі.

Менскі актыў заклікае таксама ча-
снаў партыйнай арганізацыі, у ад-
каз на дурушніцкія маўчыны правам
і левых опору-нізмам, арганізацыя
каб левіскага ЦК і правядзена нашай
партыі тав. Сталіна. Адна з асноў-
ных мэтаў перамогі над усялякімі
ўхіламі ад левіскай лініі, арганіза-
цыі мас на барацьбу з правам опору-
нізмам, «левым» загібамі, усялякімі
ўхіламі ў галіне нацыянальнага
будування—зьяўляецца шырокае разгор-
таванне пролетарскай «самарыткі»,
якая ў той-жа час мобілізуе масы на
барацьбу за выкананне важнейшых
гаспадарчых задач. Актыў заклікае ўсю
Менскую арганізацыю да самай шы-
рокай пролетарскай самарыткі.

5. Рашучая барацьба за ажыццяў-
ленне гезеральнай лініі партыі
заклікае магутны ўздань творчага энту-
зізму ў рабочай клясе, які забяспечы-
вае выхаванне пільноці на чатыры
гады. Рост сацыялістычнай актыўнасці
і творчага энтузізму рабочае кля-
сы знаходзіць свой адбітак ва ўсё
новых правам сацыялістычнага сабор-
ніцтва: сустрачым прамфінанс, ра-
нак рацыяналізацыі, скрызны ўдарныя
брыгады, громадскі бункіры, вытворчыя
мануфактуры і г. д. Разам з тым, нека-
лькі партарганізацыі і профарганы не
адолелі стаць на чале актыўнасці мас,
прадзівае яе на выкананне і пера-
выкананне прамфінанс, на ажыц-
цяўленне задач, паставленых 16
зезду Усе-КП(б). Усё гэта высюва-
е неадкладную задачу сапраўдай пера-
будовы ўместы і мэтаў партыйнай
лініі і аслаблена професійнальнай ра-
боты, у адпаведнасці з патрабаван-
нямі рэканструкцыянага перыяду, у
адпаведнасці з задачкамі, якія вы-
нікаюць з неабходнасці выкары-
ваць на чатыры гады.

Актыў заклікае партарганізацыю
мобілізаваць масы на дапамогу проф-
саюзам з мэтай сапраўдай перабудо-
вы іх работы тварам да вытворчасці,
з мэтай выканання дырэктывы 16
зезду «вынікнуць у сутнасці профра-
боты», з мэтай больш хуткай ліквіда-
цыі недахопаў і пасобных працяў у
профсаюзнай рабоце правам опору-
нізмам.

6. Актыў констатуе, што шырока
разгорнуты працэс колектывізацыі
станіва на ўсю шырыню пытанне яго
ўзмацненні раднага апарату і яго
ольным набліжэнні да вёск.
Актыў адзначае, што ў сувязі з
ліквідацыяй акруг паўстае рад
новых адказных гаспадарча-паліты-
чных задач, вырашэнне якіх на-
вінна забяспечыць максімальна
тэмпы індустрыялізацыі краіны і са-
цыялістычнай рэканструкцыі сельскае
гаспадаркі. Актыў заклікае партар-
ганізацыі намагчы, пад кіраўніцтвам ЦК,
усе сілы на рашучае палепшанне ра-
боты ўсіх зьвеньяў апарату на вёс-
цы, паставіўшы гэту задачу ў цэнтры
ўвагі ўсіх партыйных і сапелскіх ор-
ганізац.

7. Актыў адзначае выдатны дася-
жыніні КП(б)Б у галіне вырашэн-
ня нацыянальнага пытаньня, якія да-
сягнуты на аснове правільнай леві-
скай лініі партыі і лічце неабхо-
дзімым мобілізаваць усю партыйную
масу на барацьбу супроць вылазак
жаўнага расіскага шовінізму, які
зьяўляецца галоўнай небяспечкай на
даным этапе. Вылазек жаўны расі-
скага шовінізму, які часта прыкрываецца
«інтэрнацыяналістычнай» фразой, за-
крывае мясцовы беларускі шовінізм—на-
цыяналі-дэмакратызм. Беларускі на-
цыяналі-дэмакратызм зьяўляецца пось-
бітам ідэй буржуазнай рэстаўрацыі і
апазіцыяй беларускага нацыяналі-фа-
шызму, а таксама саюзнікам і апазі-
цыяй польскага фашызму і польскага
імпрэрыялізму.

Вядучы базыліскае змаганьне супроць
жыўнага расіскага шовінізму, як
галоўнай небяспечкай на даным
этапе, партыя ні на адну ідэю
не паслабіць барацьбы супроць бе-
ларускага нацыяналі-дэмакратызму, які
выступае супроць пролетарскай ды-
ктатуры адзінага фронту і саюзе з
інтэрвэнтамі.

Менскі актыў заклікае ўсю ор-
ганізацыю да сістэматычнай барацьбы
супроць актывізацыі расіскага
жыўнага расіскага шовінізму, як
галоўнай небяспечкай на даным этапе,
супроць беларускага нацыяналі-дэ-
макратызму, а таксама і ўсіх іншых на-
цыяналі-дэмакратызмаў—за ўзмацненне і па-
вышэнне беларусізацыі, за падрых-
тоўку пролетарскіх навуковых кадраў,
за ўзмацненне інтэрнацыяналі-фа-
шызму і працоўных. Актыў заклі-
кае ўзмацніць барацьбу супроць жы-
ўнага апазіцыя прамфінанс, я-
го зьяўляецца актывізацыя.

Актыў вітае пастанову пленуму ЦК
КП(б)Б аб ўзмацненні работы срод
нашчымнашай, што навінна стаяць
задачкай кожнай партыйнай ячэйкі.

8. Адначасова актыў Менскай ор-
ганізацыі і поўнасьцю далучаецца
да пастановаў пленуму, які абвясціў
нацыяналі-опартуністычнае погляды не-
сацыялістычным і прабываць у ра-
дох КП(б)Б. Нацыяналі-опартунізм

зьяўляецца праўдзельным унутры партыі
нацыяналі-дэмакратызму ці сацыялі-
стычнай з нацыяналі-дэмакратызмам
поглядамі з боку членаў партыі. На-
цыяналі-опартунізм зьяўляецца нічым
іншым, як буржуазнай апазіцыяй у
радох нашай партыі. Заклікаючы парт-
аганізацыю да рашучай барацьбы пад
кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэту з
нацыяналі-опартунізмам, актыў цалкам і
поўнасьцю далучаецца да паказальна-
га пленуму, што неабходна ўважліва,
чула адносіцца да тых таварышоў,
які памыліліся, якія шчырна ўсту-
пілі на шлях выпраўлення сваіх па-
мылак і вядучы сапраўднае змаганьне
з нацыяналі-опартунізмам і яго пось-
бітам.

9. Адначасова грубае скажэнне парты-
яналі лініі, далучаючы тав. Ігна-
тоўскім у час яго работы ў Акадэміі
Навуў, актыў вітае пастанову пленуму
аб вывадзе тав. Ігнатоўскага са скла-
ду ЦК і Бюро ЦК і перадачу пытань-
ня Цэнтральнай Кантрольнай Камісіі
КП(б)Б аб ма жымасці далейшага
прабывання тав. Ігнатоўскага ў ра-
дох нашай партыі.

Актыў таксама цалкам і поўнасьцю
ўхваліў пастанову пленуму ЦК КП(б)Б
у адносінах да тав. Васілевіча.

10. Актыў констатуе, што пастано-
ва пленуму ЦК зьяўляецца стымулам для
далейшай напружанай барацьбы за
выкананне пільноці ў чатыры гады,
узбройвае партыю на рашучую ба-
рацьбу з правам і «левым» опору-
нізмам і з нацыяналі-опартунізмам, а так-
сама і прымірэнствам да ўсіх відаў
опартунізму.

Няхай жыць сталёвае адзінства ра-
доў УсеКП(б) і КП(б)Б!

Няхай жыць левіска нацыяналі-
стычная палітыка нашай партыі—зэрка
перамогі пролетарскай рэвалюцыі ва
ўсім свеце!

Няхай жыць КП(б)Б і яе ЦК!
Няхай жыць левіска ЦК УсеКП(б)
і правядзена партыі тав. Сталіна!

Ні воднае беранно не пакінуць на спляўненым момсамольскія ячэйкі і камітэты, на перадавых позыцыях сплаву і выгрузкі

Усім надзвычайным чацьвэркам па сплаву

Пастанова надзвычайнай шасцідзёнкі аб сканчэнні сплаву і вы-
грузцы да 1-га лістапада на выканана. У сплыве знаходзіцца агро-
мастольскія вадкасці будаўнічага лесу, аслаблена патрабуюцца становішча
правамі. 100 тысяч кубаметраў дрэў на Прыпіці, Сожы і Дняпры
абавязна павышэннем бар'яжамі. У мэтах поўнага выхавання сплаву і вы-
грузкі абавязна з 1-га лістапада ўдарную дзесяцідзёнку. Над аса-
бліва адказнасць старшын чацьвэркаў і кіраўнікоў сплаву прапаную
мобілізаваць грамадзкасць і апарат сплаву на поўнае забяспечанне
сплыву, прадукцыяй і працэсамі з усіх мясцовых рэсурсаў.
Ажыццяўляюць работу на круглыя суткі, устанавіце заданні і кантроль
пастанова выканання.

У падрыхтоўцы вывадзена абавязна павышэнню труднажыванасці.
Дзяржаўным аддзяленням, калі хоць адно беранно застаецца на
сплыве і на выгрузцы. Абавакова арганізуюць паўсюдную
сплыву і выемку ташыкоў на роках і базах.

На працягу сутак дазважае тэлеграфна аб становішчы сплаву,
выгрузкі і прынятых мерах. У далейшым кожныя тры дні тэлегра-
фнае мнэ, копію Лесбелу, аб становішчы работ, а таксама аб выка-
рыстанні Дняпрапароходствам распараджэнняў асобнаўважанага
ЦК аб свечасавым і поўным здаваленні патраб у бар'ях на Дняпры,
Прыпіці і Сожы.

Старшыня Савнаркому М. ГАДААЗЕД.

«Сарваць маску дурушніцтва з старога Эўропы...»

Р Ы М. У прамове па сходах
ўрадавых асоб фашыскай
партыі, які адбыўся 26-га каст-
рычніка, Мусаліні, між іншым,
смыкнуў асабіста падрабля на
пагрозе эўропейскаму свету: «Не-
абходна,—сказаў Мусаліні,— сар-
ваць маску дурушнасці з старога
Эўропы, якая бароча ў Жэневе
аб міры і ў той-жа час рытуе
паўсюды ваіну. Нагураўна, тав,
з яго зрываецца маска, паспра-
буюць паказаць справу так, як
быццам ад нас выходзіць пагроза
эўропейскаму міру, быццам-бы
мы—італьянцы—адзіна крыва-
дэрнаў пацыфісцкіх
аблаў».

Далей Мусаліні гаварыў аб па-
рагледзе мірных дагавораў і пад-

крэсціў, што гэты перагляд на-
кіраваны на таву, каб папярэдыць
мільчымасць ваіны. «У перагледзе
мірных дагавораў,—саявіў Муса-
ліні,—закідаюцца не толькі Іта-
лія, але ўся Эўропа. Гэтае патра-
баванне далёка не зьяўляецца
бязглуздым і неажыццяўнімым. Больш
таго,—гэтае патрабаванне праду-
гледжана статутам Лігі Нацый.
Вязгудна патрабаванне захоўваць
непарушнасць мірных дагавораў.
Хто парушае статут Лігі Нацый,
калі ня тав, хто ў Жэневе ўта-
рыў добра вядомае разьдзяленне
дзяржаў на два разьяды: узброеных
і рабросных. Нельга, бязумоўна,
прэтэндаваць, каб гэтая комедыя
цягнулася бясконца».

Насельніцтва цякае ў ласы

БЭРЛІН. Над загалоўкам «Як
Польшча прыгнэтае украінцаў»
«Кельнінг Цейтунг» (орган аэро-
най партыі) змясціла ліст свайго
варшаўскага карэспандэнта аб поль-
скім тэарыі на Заходняй Украіне.
Карэспандэнт піша: «Насельніцтва
шэрагу вёсак уцякала з жытэваў
ў ласы, ратуючыся ад польскіх
карных вясодычыв. Бяз уся-
ляка поваду дрэнна вёск набаў-
ляюцца права галасавалі, на гле-
дачы на тое, што яны даўно
вядомы сваім высокім культурна-
нацыянальным уроўнем». Далей ко-
рэспандэнт прывозіць влітку вы-
трымку з пераліку польскіх зьвер-
стваў.

Частка заводаў працягвае забастоўку

БЭРЛІН, 31. Сявья частка за-
воду паслядства закліку рэвалю-
цыйнай профпазіцыі аб праца-
ванай забастоўцы. Агульнае коль-
касць металястых, якія лічце ба-

стаюць, вылічаюцца нават буржу-
азным друмам мінімум у 25.000
чалавек. «Берлінар Тагблат» на-
ведвае, што аднавілі работу
70.000 металістых.

ТВАЕ ПРАПАНОВЫ ДА ЗЬЕЗДУ?

ТЫ АБАВЯЗАН ВЫКАРЫСТАЦЬ ПРАВА НА МАНДАТ

Ячэйкі і камітэты, выходзьце на прадзьездаўскую трыбуну, падзяляецеся вопытам сваёй работы, нясеце лепшыя прапановы да зьезду Падхапеце ініцыятыву комсамоліі полаччыны па арганізацыі сустрэчнага пляну падрыхтоўкі да зьезду

Аршаншчына, раскажы аб сваёй падрыхтоўцы

Сустрэчны плян падрыхтоўкі полацкай арганізацыі да IX зьезду УсеЛКСМ і X зьезду ЛКСМБ

Прывітаючы выклік Лепельскага РК КСМ аб падрыхтоўцы да IX-га зьезду, Полацкі раённы камітэт комсамолу, на аснове рашэньняў 2-га пленуму райкому ад 5 кастрычніка аб правядзеньні колгасна-сьвінаводчай комсамольскай эстафэты, старт якой дадзён 5-га кастрычніка і фініш IX зьезду УсеЛКСМ і X ЛКСМБ, вызначыў наступныя канкрэтныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы да зьезду.

На працягу кастрычніка і лістапада па колгасах і сельскіх саветах правесці зьлёты працоўнае моладзі, сходы сялян, на якіх правесці справядлівы праўленьні колгасаў у растлумачэньнем канкрэтных пасьпехаў у іх працы і ўдзяленьнем новых пластоў вёскі ў колгасе, дзеля чаго складзілі на лчэйных спецыяльных групах і брыгадах. Райком, у сваю чаргу, забяспечвае абслугоўваньнем агіт. групамі ўсе сель-ячэйкі. У канцы кастрычніка правесці райконфэрэнцыю батрацка-бядняцкае моладзі.

На падставе вопыту вясельнага бальшавіцкага севу ячэйка арганізаваць збор прапапоў на лепшую арганізацыю працы ў колгасах, арганізаваць масавую самаправерку вынаваўня соц.умоў, сьнядзёных паміж паасобнымі колгасамі і групамі. Пры кожным колгасе арганізаваць з моладзі аперэацыйна-пляннавыя групы для дапамогі колгасам у складаньні сустрэчных прафінпланаў і давадзеньні пляну да ножиага колгасніка.

К XIII гадавіне Кастрычніскай рэвалюцыі падрыхтаваць чырвоныя асобы па звышпляннаму выкапаньню дадзёных заданьняў, ячэйкам падрыхтаваць бальныя рапартажы па

рад беспартыйнай моладзьдзю і сялянствам аб праробленай рабоце і задках на ходу. У першай палове лістапада правесці раённы зьлёт ударнікаў, колгаснай моладзі супольна з рабочай моладзьдзю, зрабіўшы гэты зьлёт агульна-масавым зьлётам усяго раёну.

Гарадзкім ячэйкам забяспечыць колгасы літаратурай, даўшы кожнаму колгасу на менш адной бібліотэкі. Разам з гэтым, ахапіць усіх колгаснікаў лісьбевамі, пад лэзунгам— „за грамадны колгас“. Пры колгасах утварыць таксама і гурткі агра-лісьбеу.

Да IX зьезду УсеЛКСМ і X ЛКСМБ у раённыя ўстановы і праўленьні колгасаў высунуць 30 лепшых колгаснікаў з моладзі—ударнікаў.

Разгарнуць работу па правярцы ўзятых абавязкаў па шэфстве комсамолу над усеагульным навучаньнем. 8 лістапада правесці агульна-комсамольскі суботнік у вяршыцэ школах. Ахапіць усіх вяршыцэ-менных і малапяршыцэ-менных лісьбевамі, мобілізаваўшы 85 комсамольцаў лісьбедатараў.

Да I лістапада скончыць усю работу па ўкомплектаваньню комсамольскіх школ і гурткоў, ахапіўшы комсамольцаў вучобай на 100 проц.

Праверыць выкананьне паставы РК КСМ аб удзеле комсамолу ў кантролі над сьважывецкай коопэрацыяй.

Вылучыць 15 комсамольцаў на работу ў сьважывецкую коопэрацыю. Разгарнуць работу па ўсіх ячэйках па збору прапапоў і вопыту саюзнай работы, пад лэзунгам— „Кожны комсамалец уносіць не менш адной прапановы“.

Гарадзкім ячэйкам падрыхтаваць да райконфэрэнцыі рапартажы аб пра-

воднай рабоце па падрыхтоўцы да сустрэчы прафінплану.

Правядзеньне эстафэты павіна быць адзначана карэннай перабудовай працы комсамольскай арганізацыі ў бок сыстэматычнай работы кожнай ячэйкі над практычным ажыццяўленьнем асноўных задач партыі на вёсцы.

Абавязваючыся выканаць гэтыя задачы, мы выклікаем Аршанскі РК КСМ і Боркавіцкі РК КСМ уключыцца ў сустрэчны плян у падрыхтоўку да зьезду КСМ.

Полацкі РК ЛКСМБ.



ХТО АТРЫМАЕ МАНДАТ?

ЦК ЛКСМБ выносіць пастанову аб прадстаўленьні трох дэпутатаў з дарадчым голасам на X зьезд ЛКСМБ тым комсамольцам, якія дадуць лепшыя прапановы па палепшаньні саюзнай работы.

Райкомы, ячэйкі, кожны комсамалец павінны прыняць гэтую ўдзел у стварэньні на старонках „Чырвонай Зьмены“ беспэрапыннай істужкі рапэртаў вопыту і прапапоў палепшаньні саюзнай работы.

Кожны комсамалец абавязан зрабіць свой уклад у абмену саюзнага вопыту.

Усё гэта дапаможа X-му зьезду комсамолу Беларусі з большым пасьпехам вырашыць задачы, якія перадстаіць.

Права на мандат мае кожны комсамалец. Ён абавязан гэта права выкарыстаць.

ЗМАГАРЫ ЗА СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫЯ ФАБРЫКІ МЯСА

Рапарт-эстафэты

ячэйкі ЛКСМБ колгасу імя XI-цігодзьдзя Кастрычніскай Рэвалюцыі аб сілосаваньні і сьвінагадоўлі

Жлобінскаму РК ЛКСМБ і рэдакцыі газэты „Чырвоная Зьмена“

Ячэйка праводзіла шырокую растлумачальную працу сярод колгаснікаў і аднаасобнікаў сярэдняцкага сьлянства навакожных вятаньня вырашэньня жывёлагадоўчае праблемы і ў асаблівасьці сьвінагадоўлі.

У час правядзеньня 2-х тыднёвіка па жывёлагадоўлі, апрача правядзеньня растлумачальнай працы на сходах па акалючых паседзіньнях і г. д. група „Лёгкай Ка-

Колгас выменьвае кабалчыкаў на сьвінаматах у колгаснікаў і аднаасобнікаў.

Колгас парашу ўкомплектаваць сьвінарнік у 200 сьвінаматах.

Пастановам сходу праўленьня вылучаны адказны т. т. за ўкомплектаваньне сьвінарніка.

У галіне сілосаваньня ячэйка, не чакаючы на тэхніка і матэрыял для пабудовы сілоснае бакшыты, прыступіла да падрыхтоўкі для бакшыты, стварыўшы ўдарную комсамольскую брыгаду, якая безупынна працавала пакуль не давала ўсю справу сілосаваньня да канца.

Для выкладкі цаглянага фундаманту пад бакшыту (вышыня ў 2 мэтры) з РК прыслалі муляраў. Але комсамольская брыгада, на-

працаваўшы з мулярамі дзень, унілася, што і без іх, пры дапамозе тэхніка-комсамольца, выкарыстаўшы муляраў навакожных вятаньня, муляры навакожных вятаньня былі адпраўлены, што дае вынікі 400 руб.

Пры выкладцы бакшыты сілоснай комсамольскай брыгадай працягу 8 дзён працавала зьменна з 7 гадзіны радня да 10 гадз. увечары.

У працэсе працы шырока гортвалася сацыялістычнае сьпісьніцтва і ўдарніцтва.

У час абедзёных перапынкаў праводзіліся чыткі газэт і рапэртажы пастапоў XVI партзьяезду.

Па даручэньню агульнага сходу ячэйкі КСМ—сэкрэтараўні—А. Говер.



Сэкрэтар ячэйкі тав. ГОВАР Алякс

валеры“ ячэйкі зрабіла падёт на сьвінарнік колгасу „XI годдзе Кастрычніскай рэвалюцыі“, дзе выявіла шэраг недахопаў. Асабліва значны недахоп быў у тым, што атрыманыя яшчэ ў чэрвені м-цы г. г. 10 тысяч руб. на пабудову сьвінарніка, а ўсяго аддужчана 30 тысяч да часу надёту „Л. К.“, г. б. да 12-VIII г. г., ляжалі не скарыстанымі праўленьнем колгасу.

І зараз жа, пры зьвядзеньні ў насьценнай газэце вынікаў надёту „Л. К.“, праўленьне колгасу пачало знішчаць выяўленьня недахопы, раслачаўшы пабудову сьвінарніка, які да 1-га лістапада будзе скончаны.

Штаб па правядзеньню колгасна-вытворчага паходу арганізаваў з колгаснікаў брыгаду па жывёлагадоўлі, якая ставіць сваёй мэтай, выяўляючы недахопы, практычна дапамагаць у зьнішчэньні іх і падхопліваць каштоўную ініцыятыву.

У сучасны момант у колгасе імя „XI годдзе К. Р.“ маецца сьвіней 84 шт., з якіх сьвінаматаў—42, яныроў—4, кабаноў—2 і 36 падсьвінікаў.

ЦК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ і „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“

Прывітальная тэлеграма

X-ая раённая канфэрэнцыя комсамолу Крупскага раёну шле сваё палкае прывітаньне і запэўнівае ЦК ЛКСМБ, што ўся ўвага раённай арганізацыі КСМ будзе зьвернута на бязьлітасную барацьбу з усякімі ўхіламі ў КП(б)Б, ЛКСМБ, ліквідацыю ўсякіх прарываў у колгасным будаўніцтве, мобілізацыю ўсяе арганізацыі КСМ на замацаваньне колгасаў і арганізацыю новых, на 100 проц. удзел комсамолу ва ўсіх праводзімых пад кіраўніцтвам КП(б)Б мерапрыемствах.

Няхай жыве Камуністычная Партыя(б), яе лэнінскі і лепшы лэнінец—т. Сталін.

Няхай жыве Лэнінскі комсамол і яго Цэнтральны ган—„Чырвоная Зьмена“.

ПРЭЗЫДЫУМ КОНФЭРЭНЦЫІ

Усім ячэйкам ЛКСМБ Самахвалавіцкага раёну

САМАХВАЛА ІЦНІ РК ЛКСМБ ПАВЕДАМЛЯЕ, што 9 лістапада 30 г.

У Самахвалавічах адбудзецца раённая канфэрэнцыя батрацка-бядняцкай моладзі

З НАСТУПНЫМ ПАРАДКАМ ДНЮ:

- 1. Доклад аб удзеле батрацка-бядняцкай моладзі ў колгасным будаўніцтве (Клябану)
2. Доклад аб ролі ячэек ЛКСМБ у працы сярод батрацка-бядняцкай моладзі і ўдзяленьні яе ў комсамол.
Яч ЛКСМБ на канфэрэнцыях па сельсавецка абрань дэлегатаў пачае модуся: 15 чалавек ад сельсавету. Сэкрэтарам ячэек і старшынёй рабачко-аў зьвявіцца сумесна з дэлегатамі на канфэрэнцыю.

СЭКРАТАР РК ЛКСМБ—КЛЯБАНАУ.

ВОПЫТ СОЦПРАМЫСЛОВАСЬЦІ—КОЛГАСАМ

Нижэй мы адрукем ліст комсамольскай ячэйкі і беспартыйнай колгаснай моладзі колгасу „Авангард“ да рабочае моладзі заводу „Комунар“. Комсамольскі колектыў, заводзкія арганізацыі, рабочая моладзь „Комунар“ павінны неадкладна абгаварыць гэты ліст і ўзяць па грамадзкіх буксір колгас „Авангард“ у справе перадачы яму вопыту, мэталю і форм практычнага правядзеньня на заводзе сацыялістычнага ўдарніцтва.

Пачыні „Авангарду“ павінны неадкладна падхапіць заводы і фабрыкі, ператварыўшы яго ў масавы паход.

Сацыялістычнае ўдарніцтва заводу пера эсенае ў колгасныя умовы, будзе сыстэматычна ўдзямаць гаспадарчую моц колгасу. Камуністычныя аддзіны да працы будуць вярнуць павялічэньне тэмпы пераможнага наступу колгаснага будаўніцтва.

Колектыву КСМ і рабочай моладзі заводу „Комунар“

Дарагія таварышы!

Пасьляховае правядзеньне рэканструкцыі сельскай гаспадаркі патрабуе ад нашых колгасаў большага палэдзваньня і правядзеньня ўсёй работы колгасаў пад знакам шырокага разгортваньня сацыялістычнага саборніцтва і ўдарніцтва.

У нашым колгасе „Авангард“ ёсьць ужо некаторыя зачаткі сацыялістычнага саборніцтва і ўдарніцтва (гл. наш рапарт, зьмешчаны ў газэце „Чырвоная Зьмена“ ад 30-X г. г.), але-ж наш вопыт зусім яшчэ мізэрны. Нам неабходна пераняць як найбольш вопыту сацыялістычнай прамысловасьці фабрык і заводаў, пераламляючы яго ў колгаснай вёсцы.

Мы зьвяртаемся да вас. Вазьмеце наш колгас на буксір вашага заводу ў справе перадачы вопыту і практычнага правядзеньня ўдарніцтва і сацыялістычнага саборніцтва. Перадавайце нам сыстэматычна наш вопыт, формы і метады з тым, каб мы маглі іх перанесці ў практычную працу колгасу „Авангард“.

Мы спадзяемся, што комсамольскі колектыў і рабочая моладзь заводу „Комунар“ сваім буксірам дапамогуць нашаму колгасу скарыстаць усе магчымасьці ў справе пасьляховага сацыялістычнага будаўніцтва. Чакаем вашага адказу.

Агульны сход ячэйкі ЛКСМБ колгасу „Авангард“ з удзелам колгаснікаў.

Лепельскі р-н, Несенскі с-с, колгас „Аван гард“

На варце генэральнай лініі партыі

Конфэрэнцыі ЛКСМБ з выключным адзінадушшам даюць адпор опартуністычным наскокам

Большавіцкае выпраўленьне памылак—парука паспяховасьці барацьбы за лінію партыі

Вязьлітасна змагацца за генэральную лінію партыі

га кастрычніка на паседжанні раённай конфэрэнцыі Кастрычскага раёну выступіў сэкратар райлага Камітэту ЛКСМБ тав. Палакоў у інфармацый аб рашэньні бюро ЦК ЛКСМБ з паводу вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ.

Свай прамове тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

якосьці дакладчыка бюро ЦК ЛКСМБ, абвясціў быў абараніць пастанову пленуму ЦК ЛКСМБ аб выступленьні Целешава. Выступіўшы ў спрэчках тав. Рымдзіч таксама абараніў пастанову пленуму на гэтым пытаньні.

Зараз усе сабралі бюро ЦК прывіталі няправільную кваліфікацыю пленумам выступленьня Целешава.

Мы павінны яшчэ больш заважываць увагу ўсёй камсамольскай арганізацыі на барацьбу з правым ухілам, як найбольш небясьпечным на даным этапе, і з „левым“ загібамі.

Пасля выступленьня тав. Палакоў на конфэрэнцыі ра гардуліся спрэчкі. Тав. Фрумкіна. Бюро ЦК, прызнаючы сваю памылку, лічыць, што няправільная кваліфікацыя выступленьня Целешава зьяўляецца не політычнай памылкай. Гэта няправільна. Бо не даючы правільнай ацэнкі, ЦК ня мог мобілізаваць масы на барацьбу з права-опартуністычным выступленьнем Целешава.

ЦК павінен адчуваць большую адказнасць за свае політычныя рэзалюцыі.

пераклічкай з правым ухілістым Бутырыным, выступленьне яўна права-опартуністычнае.

Юркінец—Бюро ЦК у сваёй пастанове павінна адзначыць ролю Кастрычскаўскай конфэрэнцыі, дзякуючы патрабаваньню, якое было перагледжана гэта пытаньне.

Правы опартуністы Целешу ня можа застацца ў складзе пленуму ЦК. Мы павінны патрабаваць вываду яго адтуль.

Рамізевіч:— У сваім дакладзе і ў заключным слове я абараніў думку пленуму ЦК камсамолу, як член пленуму і член бюро ЦК з разам з лічу сваім партый ім абавязкам абараніць апошнюю пастанову бюро ЦК аб няправільнай кваліфікацыі выступленьня Целешава на пленуме і дапушчальных політычных памылках. Нам не бходна зараз яшчэ больш мобілізаваць увагу мас на барацьбу з правым ухілам, найбольш небясьпечным на даным этапе, так і „левым“ загібамі.

Наша задача зараз—цалкам і поўнасьцю выправіць няправільную пастанову пленуму і мобілізаваць масы на барацьбу з наскокам на лінію партыі, рашуча змагацца за будаўніцтва сацыялізму.

У сваім заключным слове тав. Палакоў сказаў:

З боку пленуму ЦК ЛКСМБ ня было політычнае памылкі, бо ён ацаніў выступленьне Целешава, як опартуністычнае, але няправільна яго кваліфікаваў як „левы“ наскок на лінію партыі. Гэта не політычная памылка, пленум дастаткова заважываў увагу на гэтым выступленьні, як опартуністычным.

ЦК ЛКСМБ па-большавіцку выправіў памылку

Пастанова 3-й раённай конфэрэнцыі Кастрычскаўскага раёну ЛКСМБ

На парадак IX-га зьезду ўсе ЛКСМБ і X-га зьезду ЛКСМБ правілі элемэнты ў камсамоле імкнуча атакаваць лінію камсамолу і партыі. Якімі прадэмаі гэтай палітыкі былі нядаўнія выступленьні Мінаева і Бутырына ў Ленінградзе з заявамі аб крызісе ў камсамоле.

Надобная права-опартуністычная вылазка мела месца і на апошнім пленуме ЦК ЛКСМБ з боку члена ЦК ЛКСМБ—сэкратара Горацкага РК—тав. Целешава. Ён у сваёй прамове заявіў:— „Мы, адкрыта ка-

хопе актыўна, што на сутнасьці зьяўляецца самазаваньнем і няпрызнаньнем сваёй права-опартуністычнай памылкі аб „безактыўнасьці“ ў камсамоле.

Кастрычскаўская райконфэрэнцыя поўнасьцю далучаецца да ацэнкі, дадзенай прадстаўнікам Беларускага аддзяленьня „Камсамольскай Праўды“, рашэньніў бюро і пленуму ЦК ЛКСМБ, якія дапусьлілі політычную памылку, не мобілізаваўшы арганізацыю на барацьбу з права-опартуністычнымі атакамі на камсамол, пазьніўшы Целешава кіраўніком раённай арганізацыі, замест таго, каб зараз жа зьявіць яго з працы, і яўна-павількова кваліфікаваўшы нічым няпрыкрытае права-опартуністычнае выступленьне Целешава як „левы“ заскок. „Чырвоная Зьмена“, праз асьвятленьне на сваіх старонках гэтага моманту, не мобілізавала камсамольскую арганізацыю на барацьбу з канкрэтным прадэўленьнем права-опартуністычных тэндэцыяў з боку Целешава на пленуме ЦК ЛКСМБ.

Конфэрэнцыя з адвальнасьцю адначасна прызнае і выпраўленьне памылак з боку ЦК ЛКСМБ пад улікам большавіцкай крытыкі кастрычскаўскай конфэрэнцыі і прадстаўнікоў Беларускага аддзяленьня „Камсамольскай Праўды“.

Конфэрэнцыя заважывае увагу ўсёй арганізацыі на барацьбу з права-опартуністычнымі напоясьці ўдар на вылазках права-опартуністычных элемэнтаў, якія асабліва невялічкія сё перад IX-м зьездам Усе ЛКСМБ і X-ым зьездам ЛКСМБ, і не паслабляючы барацьбы з „левым“ заскокам.

Райнак конфэрэнцыі лічыць неабходным далейшае застаўленьне ў складзе ЦК ЛКСМБ т. Целешава і патрабуе вываду яго са складу пленуму ЦК ЛКСМБ.



Пляцформа двурэшніна

жучы, на сьвешчэй дзень перажываем крызіс актыўнасьці ў камсамольскай арганізацыі і крызіс актыўнасьці“.

У пададзенай па запатрабаваньню пленуму ЦК заяве, Целешаў з аднаго боку прызнае сваю памылку, а з другога боку папярэджае аб няўтымся ў камсамоле значным неда-

Рашучы адпор атакам справа і „зьлева“

Заслухаўшы наведаньне тав. Бароніна аб выступленьні на пленуме ЦК ЛКСМБ тав. Целешава і заяву Бутырына (зьмешчаную ў „Ком. Праўдзе“), конфэрэнцыя Копыльскай райаганізацыі ЛКСМБ констатуе:

Сутнасьць заявы Бутырына і выступленьне на пленуме ЦК ЛКСМБ тав. Целешава зьяўляецца тым, што яны сьцьвярджаюць аб наўнасці крызісу ў камсамоле. Конфэрэнцыя лічыць заявы і выступленьні гэтых таварышоў яўна права-опартуністычнымі. Таму аб права-опартуністычных вылазках (ні глядзячы на формальнае прызнаньне імі сваіх памылак) неабходна правесці расстаньне ў арганізацыі, мобілізаваўшы камсамольскія масы на практычную барацьбу з права-опартунізмам і сваёй арганізацыі, які з галоўнай небясьпечкай. Разам з гэтым, неабходна ўзмацніць большавіцкую падрыхтоўку па згуртаваньню камсамольскіх радоў к X зьезду ЛКСМБ і IX Усе ЛКСМБ.

Пры падрыхтоўцы да зьездаў яшчэ больш мобілізаваць актыўнасьць камсамольскіх мас на рашучы паварот да гаспадарчага і культурнага будаўніцтва, адначасова даваць рашучы адпор усім опартуністычным настроям, як справа, так і „зьлева“.

За большавіцкую згуртаванасьць камсамольскіх шэрагаў к X зьезду ЛКСМБ і IX зьезду Усе ЛКСМБ.

А. Лось.

Трэцяя Фрунзэўская

Быць вернымі памочнікамі партыі

Піонерпраца ва многіх калектывах камсамолу зусім забыты вучастак.

Тав. Глеэр („Чырв. Зьмена“) спыніўся на політэаізацыі школі і будаўніцтве ФЭВ.—На цэлым шэрагу раёнаў на працу школ ФЭВ не зьвяртаюць увагі. Асеньні набор у ФЭВ правішоў незадавальняюча, падрыхтоўка да студзеньскага набору праходзіць слаба. Ва многіх масдох опартуністыя імкнуча сьдэрці межы паміж ФЭВ і ЦП'ам, працягваючы сваю опартуністычную форму падрыхтоўкі кадрў.

Ні ў якім разе неўла дапусьціць амазваньня рабочай ініцыятывы. Неабходна рашуча біць па імвешнях укладзі рабочую ініцыятыву ў офіцыйныя, бюракрацыйныя рамкі, зьрэдзаць і акругляць яе. Камсамол павінен стаць у першы шэрагі барацьбітоў па гэтым фронце.

Пасля спрэчак паасобных калектываў і дэлегаты ўносілі грошы на пабудову дыржабля імя газэты „Правда“.

Дэлегацыя фабрыкі „Беларусь“ ўносіць на пабудову дыржабля „Правда“ 25 рублёў і выкаікае пасьледаваць сваіму прыкладу ўсе астатнія дэлегацыі.

Члены дэлегацыі цагельных заводаў у ліку 6 асоб уносяць у фонд пабудовы дыржабля 18 рублёў. Калектыву транспарттэсту ўносіць на пабудову дыржабля 30 руб.

Тав. Харнаў (Дзяржбуд) уносіць на дыржабляўніцтва 95 рублёў аблігацыямі.

Дэлегацыя фабрыкі „Кастрычч“

вітае конфэрэнцыю і рапартуе аб сваіх посьпехах у выкананьні прама-фіналянцу.

Фабрыка выканала прамафіналянц на 108 проц. Вытворчасць узьнята на 46 проц., сабекошт зніжан на 14,6 проц.

Закантрактаваны да канца пцігодкі 201 камсамалец. Ад часу другой раённай конфэрэнцыі перададзены ў партыю 81 чалавек камсамольцаў. Прынята ў КСМ 70 чалавек.

На конфэрэнцыі паданы заявы ад 28 камсамольцаў ударнікаў аб прызьме ў партыю. Таксама паданы заявы ад групы ўдарнікаў рабочай моладзі аб прызьме ў камсамол. Вось яна:

„У бюро калектыву ЛКСМБ фабрыкі „Кастрычч“. Ад групы ўдарнікаў рабочае моладзі фабрыкі

ЗАЯВА

Жадаем быць вернымі памочнікамі партыі ў справе пабудовы сацыялізму. Просім прыняць нас у шэрагі Ленінскага камсамолу“.

20 подпісаў.

Тав. Пашчыніскі вітае конфэрэнцыю ад імя калектыву заводу „Комунар“. Завод за апошні час мае многа посьпехаў у выкананьні прамафіналянцу.

За другі год пцігодкі прамафіналянц выкаанан на 103,09 проц.

Вытворчасць працы, па заданьню 16,94 проц. узьнята на 17,64 проц., што складае павышчэньне на 94 проц. Зьніжэньне сабекошту, па заданьню 29,2 проц., выкаанан на 29,9 проц.

Зарплата, па заданьню 4,83 проц., даведзена да 4,9 проц., што складае павышчэньне на 101 проц.

Прамафіналянц за верасень месяц выкаананы на 123,4 проц.

Організаваны 4 скарэныя бригады, якімі ахоплены 200 чалавек, вядзецца праца па арганізацыі пятае.

Вытворчымі комунамі ахоплены большасьць рабочых. Да райконфэрэнцыі ўдарнікаў іх было 9, а зараз—13. Організавана яшчэ адна вытворчая комуна імя 3 раённай конфэрэнцыі Фрунзэўскага раёну. У комуны 62 чалавекі, з іх 29 камсамольцаў.

На заводзе 360 чалавек моладзі, з якіх 160 камсамольцаў. Кантракцыйны ахоплены камсамольцы на 100 проц. Закантрактавана ўсёх 516 чал. На заводзе да раённай конфэрэнцыі ўдарнікаў Фрунзэўскага раёну было 730 чалавек, ударнікаў зараз—760 чалавек. За час да раённай конфэрэнцыі ад ударнікаў заводу паданы 23 заявы аб прыняцьці ў камсамол.

Конфэрэнцыя заслухала заключнае слова т. Палакоў і справаздачу т. Райхельсона—сэкратара Фрунзэўскага раённага камітэту камсамолу.

К конфэрэнцыю вітала дэлегацыя з Кастрычскаўскай раённай конфэрэнцыі, якая пад гучныя воплескі ўсёй залі была абрана ў прэзыдыум.

А. Лось.

Быць вернымі памочнікамі партыі

ліставада на Фрунзэўскай раённай конфэрэнцыі працягваліся ўражанні па дэкладу сэкратара ЦК ЛКСМБ тав. Палакоў.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

Тав. Палакоў адзначыў, што на Кастрычскай раённай конфэрэнцыі ЛКСМБ п ставіла пытаньне аб няправільнай ацэнцы вываду тав. Целешава на апошнім паседжанні ЦК ЛКСМБ. Трэба прывітаць выступленьне прадстаўнікоў Кастрычскай Раёнаў і дэлегатаў Кастрычскага раёнаў, якія патрабавалі, каб гэтыя вывады не былі прынятыя ў якасьці асновы для рашэньняў ЦК ЛКСМБ.

ДА РАШАЮЧАГА ШТУРМУ МЯСНЫХ ВЫШЫНЬ

Ажыццяўленне пачаў у 4-ады, шыркая індустрыялізацыя авянкага Саюзу, рост рабочае класа паставілі праблему мяса ў якасці адной з асноўных праблем эканамічнай палітыкі партыі і ўраду. Вырашальныя праблемы мяса перамяняюцца на працягу года на іншыя шляхі, якім вырашалася і праблема хлеба, гэта — на шляху стварэння спецыялізаваных колгасаў і савгасаў. Дасягнуў гэтага мета стварэння такіх ўсесаюзнага аб'яднанняў, як "Скатыроў", "Сьвінавод", "Аўцавод", малочна-мясныя трэсты і іншыя.

XIII зьезд КП(б)Б і XVI зьезд УсеБеларускага саюза савецкіх сацыялістычна-рэвалюцыйна-працоўшчыцка-сялянскіх саюзаў у якасці адной з удзяльных задач

Растуць сацыялістычныя фабрыкі мяса

Савгасы "Сьвінавод" к XIII гадавіне Кастрычнікавай рэвалюцыі падыходзіць зусім маладымі, не пачынаючы лічыць год існавання. За зусім кароткі час існавання "Сьвінавод" ужо дасягнуў некаторых поспехаў. Паступова расце лік савецкіх гаспадарак, якія спецыялізуюцца ў гэтай галіне. З 55 гаспадарак гэта колькасць павялічылася ўжо на 10.

Зямельная тэрыторыя савгасаў пашырлася з 38 087 га да 50 000 га. Кошт усіх спецыяльных будынкаў на сьвінагадоўлі ў прынятых савгасах выражаецца ў 99 000 руб., будаўнічал ж праграма намічалася 8 636 021 руб., а якіх 6 856 75 руб. — на сьвінагадоўлю. Выкананне гэтай сапраўды гісторычнай будаўнічай праграмы пачалося і праводзіцца ў надзвычайна цяжкіх умовах, вельмі часта без тэхнічнага персаналя і будаўнічых матэрыялаў, пры дужай недадаванні задач сьвінагадоўлі з боку шэрагу працаўнікоў раённых арганізацый, а таксама і савгасаў.

Раўняцца на лепшых

К дню Кастрычнікавай свята толькі некаторыя савгасы, рабочыя калектывы, якія найбольш упарта змагаюцца за прафіналяцыю, прыходзіць да пабудаваных будынкаў. Да такіх савгасаў адносяцца ў першую чаргу: Шчымаковічы, Замош'е, Вацковічы, Боркі, Ваблічы, Несежы, Зарачча, Пачаевічы, Негарэлае, Пасавічы, Некрашы і некаторыя іншыя.

Ужо сабрала больш 10 000 сьвінамацат. Савгасы Шчымаковічы, Горкі-Абчак, Усьце, Рыме, Ваблічы, Харомцы, Сьвіслач, Вацківа, Лудчыцы, Старая Веліца, Влоны, Івань і інш. у асноўным закончылі, а некаторыя і перавыканалі план укомплектавання сьвінамацімі.

З усёй рашучасьцю за ліквідацыю прарываў

Савгасы "Сьвінавод" правалі большавіцкую сельска-гаспадарчую кампанію 1930 году. Але ў выкананні грандыёзнай праграмы — будаўніцтва ёсць буйнейшыя гаспадарчыя прарывы. Да гэтага часу, замест 57 тысяч сьвінамацат, пабудавана толькі каля 2 000 і будуюцца толькі 9 882 месца матэрыялаў і 8 880 адкормачнікаў.

Будаўніцтва ўпершае на ранейшаму ў востры недахоп лістаў, непадоўна на месца пабудовы матэрыялаў, недахоп піла-матэрыялаў, гонтаў, цэменту і інш.

На ранейшаму застаецца надзвычайна катастрофічным становішча з кадрамі. На 1931 г. не хапае 52 зоотэхнікаў, 50 агрыгоў, 79 тэхнікаў-сьвінаводаў, 26 урачоў і 359 старэйшых сьвінароў, пры гэтым укомплектаваны рабочыя кадры, пры поўнай адсутнасці нізэйшых тэхнічных кадраў.

Убраць з дарогі опартуністыя

У практыцы працы шмат якіх савецкіх гаспадарак лічыць існуе не-

даходна сацыялістычнай сьвінагадоўлі, няма сапраўды большавіцкіх тэмпаў, шмат дзе яшчэ на іх дарогах ляжыць опартуністычная чарапаха — спасызні на аб'ектыўныя прычыны аб неажлівасці выканання прынятых тэмпаў і г. д.

Праводзімы ударны месачнік па ліквідацыі прарываў, тэрмін якога калячаецца 15 лістапада, на даў яшчэ патрэбны тэмпаў для выканання будаўнічай праграмы і ўсіх заац арганізацый мясных сьвінаводчых гаспадарак.

Аб чым гавораць тэлеграмы

Праграма "Сьвінавод" можа быць выканана толькі надзвычайнымі, сапраўды штурмавымі тэмпамі работы.

Праводзімы месачнік сьвінагадоўлі, перад якім былі паставлены буйнейшыя задачы, даў зрух і паказаў прыклады сапраўды большавіцкай ударнай работы па шэрагу савгасаў. Так, напрыклад, савгас Вялень-Сінча, які зусім падаў на меў буйнейшыя прарывы, перад якім сталася рэальная пагроза пакінуць бульбу ў полі і сарваць будаўнічую праграму, толькі ў вы-

Апачачуючы ў дзень святакавага XIII гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі дасягнулі пасобных савецкіх гаспадарак, траба ўсе сілы арганізаваць на забеспячэнне сапраўды большавіцкага штурму, на ліквідацыю наўвесь прарываў.

На будаўніцтва на-ранейшаму павінна быць скончана ўвага рабочых калектываў. Будаўнічай праграма ніякому перагледу ў бок паманшэння не падлягае і к 15 снежня павінна быць поўнасьцю выканана.


Праграма ўкомплектавання сьвінамацкамі павінна быць выканана ўсімі савецкімі гаспадаркамі і сьвельня.

Барацьба з энзіоотыямі за зоотэхнімум застаецца і надалей адной з цэнтральных задач.

Па-большавіцку змагацца на ўсіх вучастках

Патрэбна безагляднае сканчэнне забівага ворыва, разгортванне іншых прац, надрыхтоўка да вясельнай сельска-гаспадарчай кампаніі.

Выключнае месца павінна быць адведзена арганізацыі кадраў і працы ў савгасах. Штабы савгасаў па-



Улюбёна гадаваць сьвіней

ніку штурмавых метадаў работы мог тэлеграфічна:

"Ударнымі тэмпамі бульбу 153 га выкапалі ў тэрмін. Запэўніваем, што тымі-ж тэмпамі закончым пабудову сьвінараўняў. Дзяржаўны, рабочком".

Тэлеграма з савгасу Борак: "Колектыву рабочых і служачых мобілізавалі на ліквідацыю прарываў. Сваймі энтузіязмам прыступілі для ліквідацыі прарываў акалічаныя вёскі. Запэўніваем выканаць бульбу, караньніцы і засяродзіць усю зліценую масу да 30 кастрычніка. Канчаткова закончыць адкормачнікі і матэрыялы 18 кастрычніка. Выкаваць усю праграму будаўніцтва гэтага году".

У тэрмін закончыць будаўніцтва і комплектаваньне

Ідучы на гэтым шляху будаўнікі савгасаў Шчымаковічы, Вялень-Сінча ў пэўны час правялі круглыя суткі.

Савгасы Лудчыцы і Война спаборнічаюць, каб да сканчэння XIII гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі закончыць пабудову 200 сьвінамацат, на лепшыя дотлаж за сьвінамаці. Устаўляюць у саборніцтва савгасы Чырвоны Мляк і Яловы, Негарэлае і Кухнічаны і інш.

вінны быць безаглядна ўкомплектаваны. На гэкім сьвінагадоўлі павінны быць вылучаны сапраўды лепшыя, найбольш здольныя і надрыхтаваны працаўнікі.

Ва ўсіх савецкіх гаспадарках павінна быць разгорнута сістэма мерапрыемстваў, вытворчай адукцыі (курсы, экскурсіі, канферэнцыі і г. д.).

Стварэнне кадраў патрабуе фарсаванага жыллявага будаўніцтва.

Поспех усё гэтае работы будзе залежаць ад таго, наколькі ў гэтай справе будзе разгорнута сацыялістычнае саборніцтва, ударніцкі рух, сустрэчны прафіналяцыя, грамадзкі бункір, і некалькі хутна будзе дадзена рашучы адпор права-опартуністычным адбісам да сьвінагадоўлі.

Рабочыя калектывы зьнізу павінны патрабавць роспуску і зьнічэння тых, хто спужаўся цяжкасцяў, не забеспячэнае ударных тэмпаў працы.

Да XIII гадавіны Кастрычніка павінны быць узнагароджаны і праміяваны лепшыя ударнікі рабочыя савгасаў.

Сьвята XIII гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі павінна стаць этапам да новага рашаючага штурму, новых рашаючых большавіцкіх перамог. Аўкыншынаў Т.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТЭСТАФЭТА

Зьезд Усебеларускага культурэстафэты ўперад!

ФІНІШ - IX ЗВЕЗДА УСЕ АКСМ

ЗАГАД № 3

штабу ўсебеларускай культурэстафэты аб ліквідацыі прарываў з надрам на ўсеагульнаму абавязковаму неўчучанню, да маршруту № 2

Усебеларускі штаб культурэстафэты загадаў грамадзкім і раённым штабам:

- а) Скончыць мобілізацыю настаўнікаў гораду для работы на вёсцы;
- б) Высветліць асоб, якія маюць падасьвету і прадуць не па спецыяльнасьці, зьняўшы іх праз адпаведныя органы для працы па спецыяльнасьці ў школах;
- в) Авазаць савельнічаныя камсамолу ў мобілізацыі на пед. работу 100 чалавек камсамольцаў, якія маюць сярэдняю асьвету;
- г) Высветліць асоб, якія скончылі сярэдняе навуцальнае педагогічнае ўстававы і атрымаўшы прызначэнні ў школы, да гэтага часу не прыступілі да працы. Праз адпаведныя органы правесці з гэтым зьвязаным барацьбу, разглядаючы такіх настаўнікаў, дэартыраў з культурнага фронту;
- д) Правесці шырокую сярод настаўніцтва па заканаўчому яго, па прыкладу рабочых, канца пачаўшы за школам;
- е) Утварыць для настаўніц камсамольцаў, якія мобілізуюцца горадзе, усё ўмовы для працы на вёсцы, як прадстаўленне харчаваньне па нормах раёна і г. д.;
- ж) Авазаць усмернае паводзіны ў працы студэнтам сярэдніх курсаў педагогічных установаў накіраваны з метаў ліквідацыі прарываў на фронт усеагульнага неўчучаньня да 6-га лістапада.

Камсамолія Рагачоўшчыны ўключылася ў культурэстафэту

Рагачоўская раённая камсамольская арганізацыя ўключылася ў ўсебеларускую культурэстафэту. Для кіраўніцтва культурэстафэтай складаны штаб, які прыступіў да канкрэтнай працы. Выпрацаваны скапаны план правядзеньня культурэстафэты ў раёне і з 27 кастрычніка прыступлена да рэалізацыі гэтага плану.

На прадыржэствах праведзены агульныя сходкі па пытаньні культурэстафэты і вярбоўкі культурмейцаў. Вярбоўца таксама брыгады для псылі ў вёску.

У першай палове лістапада адбудзецца раёны зьезд культурэстафэты. АПА РК — Фэльдман.

Паклапаецца аб батраках

На працягу двух месяцаў навуцальнага 1930-31 году ў Ільшаніцкай палітэхнічнай НКМ навуцальна адсеў вучняў. Толькі з аднаго моста, класу адсёлася 14 чалавек. Адсеў тлумачыцца тым, што дагэтуль батрацка-бидняцкай праслойкі вучыўства не акавала ніякай дапамогі. Вучням, асабліва батракам, прыходзіцца дзень вучыцца, а дзень працаваць на пайку, каб зарабіць сабе на прыжытак. Такім чынам у наўчальна вучыцца мае на больш двух вучэбных дзён.

Паўстае пытаньне: што павіны і належаць арганізацыі каб выйсці з такога становішча? На жаль, треба адзначыць, што нічога на робіць. Настаўнікі чаюць толькі, што вучыцца пачынае на вучобу. Треба як побудзь вярбаць батракі і дзеці беднякоў маюць чыцца. За гэту працу павіны ўстаць нарэжніна-камсамольскія арганізацыі раёну сумесна з іншымі арганізацыямі.

Кантрактуюцца за раёнам

Група настаўнікаў Багомельскага раёну, скончыўшы Барысаўскі Педтэхнікум, у ліку 9 асоб, т.т.: Бандар, Гей, Хадасевіч, Жукоўскі, Вабіца, Доўганяц, Піблут, Гаўска і Шышо, у адказ на адоў, заацоўваюць сябе за Багомельскім раёнам і выклікаюць паслядаваць іх прыкладу настаўнікаў раёнаў, якія скончылі Барысаўскі Педтэхнікум у 28, 29 і 30 лістапада.

Па даручэньню групы настаўнікаў Багомельскага раёнаў, якія скончылі Барысаўскі Педтэхнікум у 28, 29 і 30 лістапада. АПА РК — Фэльдман.

УСІМ ТРОЙКАМ КУЛЬТЭСТАФЭТЫ ЦЭНТРАЛЬНАГО РАЙОНА І ОРГАЊЗАЦЫЙ ГОР. МЕНСКУ

На 4-е лістапада, а 6 гадзіне ўвечары, у памяншаным НКМ (пых. 19), Усебеларускі штаб культурэстафэты

склікае нараду троек культурэстафэты

на пытаньні інструктажу і арганізацый працы на прывядзеньне культурэстафэты. З прычыны вельмі вышэйшага пытаньня Штаб загадавае зьявіцца на працу абавязкова, без спасызні

Усебеларускі штаб культурэстафэты

А Л Ё!!! Да ўрачыстага адчыненья Асіньстану **А Л Ё!!!**

ВЫШЛІ З ДРУКУ

В. Сташоўскі. — Гаворыць Асіньстан Імя Сталіна. ЦАНА 50 кап. СТАР. 80.

На днях выходзіць з друку

АГУЛЬНЫ ВЫГЛЯД АСІНСТАНУ (мастацкі плякат).

20000 КІЛЭВАТ АСІНСТАНУ (мастацкія паштоўкі).

Менск, друкарня БДВ імя тав. Сталіна